

20 КЛЮЧАВЫХ ВЫНІКАЎ ДА 2020:

СКРАЗНЫЯ КЛЮЧАВЫЯ ВЫНІКІ:

- 1 Больш ўзаемадзеяння з арганізацыямі грамадзянскай супольнасці.
- 2 Павелічэнне гендарнай роўнасці і недыскрымінацыі.
- 3 Умацаванне стратэгічных камунікацый і падтрымкі плюралізму і незалежнасці СМІ.

БОЛЬШ МОЦНАЯ ЭКАНОМІКА

Эканамічнае развіццё і новыя рынковыя магчымасці:

- 4 Паляпшэнне інвестыцыйнага і дзелавога асяроддзя і раскрыццё патэнцыялу росту малых і сярэдніх прадпрыемстваў (МСП).
- 5 Выпраўленне недахопаў у механізмах доступу да фінансаў і ў фінансавай інфраструктуры.
- 6 Стварэнне новых працоўных месцаў на мясцовым і рэгіянальным узроўні.
- 7 Гарманізацыя лічбавых рынкаў.
- 8 Падтрымка ўнутрырэгіянальнага гандлю паміж краінамі-партнёрамі і ЕС.

БОЛЬШ МОЦНАЯ ЎЗАЕМАСУВЯЗЬ

Узаемасувязь, энергаэфектыўнасць, навакольнае асяроддзе і змена клімату:

- 13 Пашырэнне асноўных сетак ТЭС-Т, транспарт.
- 14 Павышэнне надзейнасці энергазабеспячэння.
- 15 Павышэнне энергаэфектыўнасці і выкарыстанне аднаўляльных крыніц энергіі; скарачэнне выкідаў парніковых газаў.
- 16 Захаванне навакольнага асяроддзя і адаптацыя да змены клімату.

БОЛЬШ ЭФЕКТЫЎНАЕ КІРАВАННЕ

Умацаванне дзяржаўных інстытутаў і эфектыўнае кіраванне:

- 9 Умацаванне вяршэнства закона і антыкарупцыйных механізмаў.
- 10 Падтрымка ў ажыццяўленні ключавых рэформаў судовай сістэмы.
- 11 Падтрымка ў ажыццяўленні рэформаў дзяржаўнага кіравання.
- 12 Больш цеснае супрацоўніцтва ў галіне бяспекі.

БОЛЬШ МОЦНАЕ ГРАМАДСТВА

Мабільнасць і кантакты паміж людзьмі:

- 17 Прагрэс ў дыялогу па лібералізацыі візавага рэжыму і Партнёрствах ў галіне мабільнасці.
- 18 Большыя інвестыцыі ў прафесійную падрыхтоўку моладзі, развіццё прадпрымальніцтва і магчымасцей працаўладкавання.
- 19 Стварэнне Еўрапейскай школы Усходняга партнёрства.
- 20 Інтэграцыя сістэм і праграм у галіне навуковых даследаванняў і інавацый у ЕС і краінах Усходняга партнёрства.

#strongertogether


EaP | Eastern Partnership

20 ключавых вынікаў да 2020 года:
Працуем на рэальныя вынікі
для грамадзян

Распачатае ў 2009 годзе як сумесная палітычная ініцыятыва, Усходняе партнёрства (УП) скіраванае на паглыбленне і ўмацаванне адносін паміж Еўрапейскім Саюзам (ЕС), яго дзяржавамі-членамі з шасцю ўсходнімі суседзямі: Арменіяй, Азербайджанам, Беларуссю, Грузіяй, Рэспублікай Малдовай і Украінай.

БОЛЬШ МОЦНАЯ ЭКАНОМІКА

У цэнтры намаганняў ЕС на карысць стабільнага добрасуседства ляжыць дапамога ў пабудове эканамічнай устойлівасці краін-партнёраў па УП. У гэтым кірунку ЕС і краіны-партнёры па УП працуюць разам, каб дасягнуць развіцця больш моцнай, дыверсіфікаванай і дынамічнай эканомікі рэгіёну. Гэта азначае рост дапамогі малому і сярэдняму бізнесу (МСП); прыцягненне інвестыцый і стварэнне працоўных месцаў у новых сектарах; пашырэнне магчымасцей для гандлю шляхам забеспячэння доступу да новых рынкаў.

ЦІ ВЕДАЕЦЕ ВЫ?

✓ Нягледзячы на тое, што яны складаюць ад 83% да 99% усіх кампаній, на малыя і сярэднія прадпрыемствы прыпадае толькі менш за палову ўсіх працоўных месцаў у рэгіёне УП? У ЕС на долю МСП прыходзіцца больш 2/3 занятых, а за апошнія пяць гадоў імі было створана 85% новых працоўных месцаў.

✓ Ад моманту запуску Усходняга партнёрства ў 2009 годзе Еўрасаюз забяспечыў магчымасць выдзялення **1,5 млрд. еўра** для падтрымкі МСП у краінах Усходняга партнёрства, што паспрыяла стварэнню **10000 новых працоўных месцаў**, выдаў больш за **100 000 крэдытаў** прадпрыемствам і арганізаваў **навучанне для 20 000 чалавек**.

БОЛЬШ МОЦНАЯ ЎЗАЕМАСУВЯЗЬ

Адным з асноўных прыярытэтаў працы ЕС з краінамі-партнёрамі з'яўляецца паляпшэнне транспартных сувязяў і інфраструктуры, спрыянне энергетычнай устойлівасці праз умацаванне энергетычных узаемасувязей, энергаэфектыўнасць і выкарыстанне аднаўляльных крыніц энергіі для скарачэння выкідаў парніковых газаў. Гэта вядзе да больш ўстойлівага эканамічнага развіцця і прыносіць рэальную карысць для жыцця грамадзян за кошт зніжэння энергетычнай залежнасці і спажывання.

ЦІ ВЕДАЕЦЕ ВЫ?

✓ У сярэднім эканомікі краін-партнёраў у тры разы больш энергаёмістыя, чым краін-членаў ЕС.

✓ Больш за 300 муніцыпалітэтаў з краін Усходняга партнёрства падпісалі Пакт мэраў ЕС, які ахоплівае 20 мільёнаў чалавек.

ШТО ДАЛЕЙ?

✓ **Крэдыты для МСП ў мясцовай валюце: 100 млн. еўра** і мінімум чвэрць фінансавай падтрымкі ЕС для МСП мусіць быць ў мясцовай валюце, а таксама прадуманая палітыка падтрымкі развіцця мясцовай фінансавай інфраструктуры, якая дазволіць павялічыць магчымасці фінансавання для далейшага развіцця прыватнага сектара.

✓ **Лічбавы пакет: 50 млн. еўра**, якія дазваляць:

1. Зрабіць канкрэтныя крокі ў кірунку **гарманізацыі роўмінгава цэнаўтварэння** і зніжэнне тарыфаў на роўмінг паміж краінамі-партнёрамі.

2. Забяспечыць **больш просты і больш танны доступ да інтэрнэту** з асаблівым акцэнтам на сельскія раёны праз рэалізацыю нацыянальнай стратэгіі развіцця шырокапалоснага доступу і запуск першых праграм шырокапалоснай інфраструктуры.

3. Спрыяць **стварэнню працоўных месцаў** у новых лічбавых галінах прамысловасці.

✓ **Павелічэнне аб'ёмаў гандлю**: паглыбленне гандлёва-эканамічных адносін ЕС з як краінамі, якія падпісалі Пагадненні аб паглыбленай і ўсёабдымнай зоне свабоднага гандлю (DCFTA), так і з тымі, якія іх не падпісалі, з акцэнтам на спрыянне гандлю паміж краінамі-партнёрамі.

ШТО ДАЛЕЙ?

✓ Пашырэнне ахопу Транс-Еўрапейскай транспартнай сеткі (ТЭС-Т): Выдзяленне **150 млн. еўра** і эфектыўнае выкарыстанне больш за €1 млрд. стратэгічных інвестыцый для падтрымкі і развіцця аўтамабільных дарог, чыгункі, партоў і аэрапортаў у рэгіёне.

✓ **Пакет энергаэфектыўнасці: 225 млн. еўра** для інвестыцый у энергаэфектыўнасць, каб ахапіць больш людзей, гарадоў і МСП і дапамагчы скараціць выдаткі на электраэнергію, палепшыць якасць жыцця і дапамагчы ў барацьбе са змяненнем клімату.

У рамках гэтай ініцыятывы ўсе партнёры абавязаліся прынесці рэальную карысць у штодзённым жыцці грамадзян рэгіёну, засяродзіўшыся на дасягненні 20 ключавых вынікаў да 2020 году ў чатырох прыярытэтных сферах:

БОЛЬШ ЭФЕКТЫўНАЕ КІРАВАННЕ

Галоўным прыярытэтам ЕС у рэгіёне Усходняга партнёрства з'яўляецца актывізацыя намаганняў па паляпшэнні дзяржаўных інстытутаў і забеспячэнні належнага кіравання, бо тут усё яшчэ застаюцца праблемы. Істотны прагрэс быў дасягнуты ў некаторых краінах-партнёрах на шляху стварэння незалежных спецыялізаваных антыкарупцыйных органаў і ажыццяўлення рэформаў у судовай сферы і дзяржаўным кіраванні з акцэнтам на забеспячэнне больш якасных, больш эфектыўных і празрыстых паслуг для грамадзян.

ЦІ ВЕДАЕЦЕ ВЫ?

✓ Грамадзянская супольнасць грае ключавую ролю ў пашырэнні падсправаздачнасці і празрыстасці ў краінах-партнёрах.

✓ З 2014 года ЕС выдзеліў **95 млн. еўра** на падтрымку грамадзянскай супольнасці, ахапіўшы больш за **600 арганізацый грамадзянскай супольнасці** і распачаўшы **Стыпендыяльную праграму для грамадзянскай супольнасці**, у якой ужо ёсць **29 стыпендыятаў**.

ШТО ДАЛЕЙ?

170 млн. еўра для падтрымкі павышэння эфектыўнасці кіравання за кошт адэкватнай рэакцыі на мясцовыя тэндэнцыі сацыяльных інавацый, што будзе ўключаць лепшае выкарыстанне суб-грантаў і інстытуцыйнай падтрымкі арганізацый грамадзянскай супольнасці. Акрамя таго, ініцыятывы будуць скіраваныя на:

✓ Нарошчванне падтрымкі **актыўнай грамадзянскай пазіцыі** і мабілізацыю мясцовых рэсурсаў: ужыванне мясцовых моў пры аказанні падтрымкі і дыверсіфікацыя інфармацыйнай працы, што дазволіць ахапіць большую колькасць гульцоў і забяспечыць больш якасныя паслугі для грамадзян.

✓ Узмацненне **падсправаздачнасці дзяржаўных органаў**, паляпшэнне ўзроўню грамадзянскай экспертызы і развіццё ўнутрырэгіянальнага супрацоўніцтва.

✓ Фармаванне **малых лідараў** праз **80 стыпендыяў для грамадзянскай супольнасці** і **300 моладзевых лідараў** у рамках EU4Youth.

БОЛЬШ МОЦНАЕ ГРАМАДСТВА

Мабільнасць і кантакты паміж людзьмі збліжаюць грамадствы і даюць канкрэтныя выгады для грамадзян. ЕС і краіны-партнёры сумесна інвестуюць у паляпшэнне адукацыі, прадпрымальніцтва і працаўладкаванне сярод моладзі, у тым ліку шляхам распрацоўкі адукацыйнай палітыкі і сістэм, якія спрыяюць пабудове больш моцнага грамадства, павелічэнню моладзевай занятасці і інавацыйнасці.

ЦІ ВЕДАЕЦЕ ВЫ?

✓ Эканамічнае развіццё і лепшыя перспектывы працаўладкавання, павышэнне кваліфікацыі і грамадзянскай актыўнасці моладзі разглядаюцца ў якасці ключавых вектараў для паспяховага, стабільнага грамадства.

✓ З 2014 года 10400 студэнтаў з краін Усходняга партнёрства прайшлі навучанне ў замежных універсітэтах ў краінах ЕС або ў краінах Усходняга партнёрства.

ШТО ДАЛЕЙ?

Моладзевы і адукацыйны пакет: 340 млн. еўра:

✓ Больш магчымасцей для абменаў і мабільнасці ў рамках праграмы **Erasmus+** для больш за **80 000 маладых людзей**, супрацоўнікаў моладзевых арганізацый, студэнтаў і выкладчыкаў.

✓ Адкрыццё **Еўрапейскай школы** Усходняга партнёрства ў Тбілісі і запуск супрацоўніцтва школы з 1000 устаноў, далучаных праз платформу праграмы **eTwinning Plus**.

✓ Падтрымка **малых лідараў Усходняга партнёрства**, у тым ліку праз ініцыятыву **«Малыя еўрапейскія амбасадары»**, умацаванне патэнцыялу моладзевых арганізацый і спрыянне **занятасці і прадпрымальніцтву** сярод моладзі ў рамках ініцыятывы **EU4Youth**.